

**СУЧАСНЫЯ ПАДЫХОДЫ
ДА ВЫВУЧЭННЯ КРЫНІЦ
ПА ГІСТОРЫИ БЕЛАРУСІ**

**ДА 1000-ГОДЗЯ
ЛЕТАПІСНАЙ
ЛІТВЫ**

Репозиторий БНТУ

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

Гістарычны факультэт

**СУЧАСНЫЯ ПАДЫХОДЫ
ДА ВЫВУЧЭННЯ КРЫНІЦ
ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ**

ДА 1000-ГОДДЗЯ ЛЕТА ПІСНАЙ ЛІТВЫ

*Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі
г. Мінск, 18 снежня 2009 г.*

Мінск 2009

УДК 94(476)

ББК 63.4 Беи

С916

Друкуецца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ

Рэдкалегія:

старшыня арганізацыйнага камітэта канферэнцыі, доктар гісторычных навук, прафесар, дэкан гісторычнага факультэта БДПУ *М.М. Забаўскі*;

доктар гісторычных навук, прафесар, загадчык кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі гісторычнай навукі БДПУ *А.П. Жытко* (навук. рэд.);

доктар гісторычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі новага і навейшага часу БДПУ *Г.А. Космач*;

доктар гісторычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі БДПУ *А.М. Люты*;

доктар гісторычных навук, прафесар, загадчык кафедры айчыннай і сусветнай гісторыі БДПУ *В.А. Пілецкі*;

доктар гісторычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі старажытных цывілізацый і сярэднявечча БДПУ *У.В. Тугай*;

доктар гісторычных навук, прафесар кафедры гісторыі старажытных цывілізацый і сярэднявечча БДПУ *М.І. Мініцкі*;

доктар гісторычных навук, прафесар кафедры гісторыі Беларусі БДПУ *М.К. Сакалоў*;

доктар гісторычных навук, прафесар кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі гісторычнай навукі БДПУ *В.М. Фамін*;

доктар гісторычных навук, прафесар кафедры гісторыі новага і навейшага часу БДПУ *І.Р. Чыкалава*;

начальнік Вучэбна-выдавецкага цэнтра БДПУ *В.Я. Навагродскі*

**Сучасныя падыходы да вывучэння крыніц па гісторыі Беларусі. Да 1000-годдзя
С916 летапіснай Літвы: матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф., г. Мінск, 18 снеж. 2009 г. /
Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал. М.М. Забаўскі, А.П. Жытко (навук. рэд.),
Г.А. Космач і інш. – Мінск: БДПУ, 2009. – 248 с.**

ISBN 978-985-501-841-5.

У матэрыялах канферэнцыі разглядаюцца сучасныя падыходы да вывучэння крыніц па актуальных пытаннях сацыяльна-еканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі са старажытных часоў да сучаснасці.

Адресуецца навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам вышэйшых навучальных установ і ўсім, хто цікавіцца праблемамі айчыннай гісторыі.

УДК 94(476)
ББК 63.(4 Беи)

ISBN 978-985-501-841-5

© БДПУ, 2009

АНАЛІЗ КРЫНІЦ ПА ПРАБЛЕМЕ ВАЕННАГА І ЦЫВІЛЬНАГА АСАДНІЦТВА

А.Ф. Сцяпанава (г. Гродна, ГрДМУ, выкладчык)

Асновай для даследавання гістарычных праблем з'яўляюцца крыніцы. Спектр выкарыстоўваемых крыніц залежыць ад спецыфікі праблемы: храналогіі, характару, маштабу рэалізацыі. Палітыка асадніцтва рэалізоўвалася на працягу 20–30-х гг. ХХ ст. і адносіцца да гісторыі Польшчы міжваеннага перыяду. Улічваючы храналагічны перыяд праблемы, цэнтральнае месца пры даследаванні асадніцтва займаюць пісьмовыя крыніцы. Што тычыцца характару палітыкі, то юрыдычна асадніцтва закладвалася як сацыяльна-еканамічнае мера, аднак падчас рэалізацыі раскрылася як шматбаковая палітыка, напоўненая грамадскими і культурна-асветніцкімі характарамі. З прычыны гэтага пры раскрыцці праблемы павінны выкарыстоўвацца пісьмовыя крыніцы рознага тыпу: заканадаўчыя і актавыя документы, справаздачы, статыстыка, успаміны, тагачасная перыёдышка. Рэформа па «насаджэнні асадніцтва» мела дзяржаўны ўзровень, але пры практичнай рэалізацыі раскрылася як лакальная палітычнае мера і была рэалізавана на тэрыторыі «крэсаў усходніх».

У гэты перыяд пад тэрмінам «крэсы ўсходнія» падразумеваліся пэўныя тэрыторыі сучаснай Літвы, Польшчы, Украіны і Беларусі. У выніку, і крыніцавы матэрыял, які закранае далзеную праблему, захоўваецца ў архівах вышэйпералічанных краін. Сярод беларускіх архіваў вылучаюцца Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці і Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Што тычыцца, замежных архіваў, да іх адносіцца Архіў Актаў Новых у Варшаве і Дзяржаўны Цэнтральны Літоўскі архіў у Вільнюсе. У фондах архіваў утрымліваецца шэраг крыніц па праблеме асадніцтва, якія патрабуюць класіфікацыі і выпрацоўкі метадалагічных падыходаў да іх выкарыстання.

У першую чаргу, гэта заканадаўчыя дакументы. Пад крыніцамі такога тыпу падразуміваюцца юрыдычныя дакументы, выданыя польскімі кіруючымі органамі. Сярод крыніц такога тыпу выдзяляюцца законы, пастановы, распараджэнні, пастановы, якія былі распрацаваныя сеймам, міністэрствамі або ўпраўленнямі. У польскай дзяржаве існаваў нацыяльны рэестр, у якім друкаваліся заканадаўчыя дакументы па палітыцы асадніцтва. Да пачатку 20-х гг. ХХ ст. такім рэестрам з'яўляўся *Dziennik Praw Panstwa Polskiego*, а ў пазнейшы

час *Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej*. Зводы законаў таго тыпу знаходзяцца як у ДАГВ і ДАБВ, так і ў нацыянальных архівах Польшчы і Літвы.

Заканадаўчыя дакументы мелі дзяржаўнае значэнне і былі рознымі па харкторы: эканамічнымі, сацыяльнымі, грамадска-палітычнымі. Пры даследаванні праблемы асадніцтва ў цэнтры ўвагі былі выдзелены два законы «Аб прыняцці зямлі ва ўласнасць дзяржавы ў некаторых паветах Рэчы Паспалітай» і «Аб наданні зямлі салдатам польскай арміі», прынятых 17 снежня 1920 г. [1, s. 40]. Дадзеныя законы насілі сацыяльна-еканамічны харктар і закладвалі асновы палітыкі: стварэння земельнага фонда, абазначалі катэгорыю ваеных асаднікаў, выдзялялі земельныя надзелы і матэрыяльную падтрымку для арганізацыі асадніцкіх гаспадараў. Вyzначаныя юрыдычныя дакументы з'яўляліся дамінуючымі, аднак падчас рэалізацыі быў распрацаваны шэраг пастаноўленняў і распараджэнняў, якія ўносілі пэўныя карэктывы ў працэс рэалізацыі палітыкі. Напрыклад, распараджэнне Аграрнага міністэрства і міністэрства Дзяржаўных маёмыц аба арганізацыі крэдытнай палітыкі для асаднікаў, якое было прынята 22 красавіка 1921 г. [2, s. 505]. Аналіз далейшых заканадаўчых дакументаў, прынятых у пазнейшы час, дае магчымасць прааналізаваць працэс палітыкі асадніцтва, выдзеліць этапы і абазначыць спецыфіку.

З крыніцанаўчага боку, важнейшая ў заканадаўчым дакуменце – яго пастаноўчая частка і выяўленая ў ім прававая норма. Гэта адзін з самых аб'ектыўных відаў крыніц з прычыны таго, што заканадаўчыя дакumentы прымаліся дзяржаўнымі органамі і насілі афіцыйны харктар.

Наступным па значэнні тыпам крыніц з'яўляюцца актавыя дакumentы. Да іх адносяцца дакumentы, у якіх зафіксаваны пэўныя юрыдычныя нормы, а таксама справы і дагаворы паміж юрыдычнымі і фізічнымі асобамі або дзяржавай [3, s. 49]. Адносна праблемы ваенага і цывільнага асадніцтва актавыя дакumentы носяць дзяржаўны харктар і прадстаўлены надаўчымі актамі. Надаўчыя акты ў тагачаснай Польшчы замацоўвалі юрыдычнае права асадніка на валоданне выдзеленым земельным надзелам, з прычыны гэтага кіруючыя колы не спяшаліся выдаваць дакumentы таго тыпу. У надаўчых актах абазначаўся памер асадніцкага земельнага надзела і форма яго атрымання (платная або бясплатная) [4, s. 2]. Аналіз надаўчых дакumentаў дае магчымасць даследаваць юрыдычны – эканамічны стан асадніцкіх гаспадараў. Сярод актавых дакumentаў выдзяляюцца статуты і ўставы асадніцкіх грамадскіх арганізацый. У першую чаргу, гэта чатыры статуты «Саюза асаднікаў», якія датуюцца 1922, 1925, 1929, 1936 гадамі [5, s. 4]. Да іх катэгорыі можна аднесці ўставы арганізацыі «Стралец», а таксама саюзу рэзервістau і мясцовай моладзі. Вyzначаныя статуты і ўставы былі распрацаваны і прыняты дзяржаўнымі органамі і закраналі дзейнасць арганізацый на ваяводскім, павятовым і гмінным узроўнях. Вывучэнне статутаў дае магчымасць прааналізаваць асноўныя грамадска-палітычныя напрамкі дзейнасці асаднікаў, раскрыць асноўныя формы работы ў культурна-асветніцкай сферы.

У цэльым, актавыя дакumentы з'яўляюцца аб'ектыўным тыпам крыніц, паколькі яны аналагічна, як і заканадаўчыя, афармляліся на дзяржаўным узроўні і

насілі юрыдычны характер. Пры аналізе крыніц такога тыпу важна выдзеліць юрыдычна-прававую частку дакумента, а таксама ўзровень зацвярджэння і характер распаўсядження. Заканадаўчыя і актавыя крыніцы з'яўляюцца асноўнымі пры даследаванні праблемы асадніцтва, вывучэнне дакументаў такога тыпу дае магчымасць вызначыць прыярытэт развіцця палітыкі. Аднак раскрыць гісторычную з'яву дэталёва становіща магчымым толькі пры выкарыстанні крыніц справаводства.

Да тыпу дакументаў справаводства адносяцца: арганізацыйныя палажэнні, нарматывы, пратаколы, загады, рэзалюцыі, справаздачи, прашэнні і адміністрацыйныя рашэнні. У цэлым, крыніцы справаводства магчыма класіфікаваць па ўзору і па спецыялізацыі. У адносінах узроўневай класіфікацыі выдзяляюцца пратаколы, палажэнні, справаздачи, рэзалюцыі, прынятая на дзяржаўных, ваяводскіх, павятовых ступенях. Найбольшую цікаласць выклікаюць справаздачи ваяводаў і павятовых стараст, у якіх утрымліваюцца звесткі аб ваенных і цывільных асаднікаў за пэўны храналагічны перыяд. Прыйм інфармацыя аб апошніх падаецца па ўсіх напрамках: аграрны накірунак і эканамічны стан асадніцкіх гаспадараў, грамадска-палітычная дзеянасць асаднікаў праз функцыянаванне «Саюза асаднікаў» [6, с. 2]. Што тычыцца класіфікацыі па спецыялізацыі, да іх адносяцца падажэнні, пратаколы, нарматывы з'ездаў грамадскіх арганізацый; праз аналіз крыніц такога тыпу даследуецца грамадска-палітычны накірунак дзеянасці асаднікаў, вызначаюцца актуальныя праблемы асадніцтва ў пэўны храналагічны перыяд. Судовыя рэзалюцыі выдзяляюць харектар цяжб, якія вялі асаднікі з мэтай абароны сваіх правоў і інтарэсаў. Прашэнні асаднікаў даюць магчымасць прааналізаваць цяжкасці і складанасці, з якімі сустракаліся асаднікі на «крэсах усходніх». У цэлым, калі вывучаць дакументы справаводства па ваяводствам і паветам, то магчыма вызначыць спецыфіку кожнага рэгіёну і больш глубока распрацаўваць працэс рэалізацыі палітыкі асадніцтва. Аднак з крыніцзнайчага аналізу адзін дакумент справаводства дае вузкую інфармацыю ў вызначанай сферы. З прычыны гэтага пры даследаванні праблемы асадніцтва прыходзіцца апірацца на дзесяткі дакументаў такога тыпу; акрамя гэтага неабходна праводзіць парадынальны аналіз з дакументамі заканадаўчага харектара, каб даследчык змог зрабіць аб'ектыўныя высновы. У цэлым, пры выкарыстанні крыніц справаводства, неабходна праводзіць крыніцзнайчы аналіз, паколькі дакumentы такога тыпу могуць утрымліваць суб'ектыўную інфармацыю.

Улічваючы сацыяльна-еканамічную спецыфіку праблемы асадніцтва, асаблівую значнасць прадстаўляюць сабой статыстычныя дакументы. Статыстычны дадзеныя даюць магчымасць выдзяліць лічбавыя паказчыкі. Статыстыка па праблеме асадніцтва выкарыстоўваецца ў дзвюх накірунках: эканамічным і дэмографічным. Зыходзячы з эканамічнага харектару статыстыкі, выдзяляюцца лічбавыя дадзеныя ў адносінах да паземельнай уласнасці, колькасць пагалоўя хатній жывёлы, аб'ём збору ўраджаю [7, с. 21]. Дэмографічная

статыстыка прадстаўляе інфармацыю аб колькасці асаднікаў, пражываючых на «крэсах усходніх» у пэўны храналагічны перыяд. Статыстычныя дадзеныя па праблеме асадніцтва можна знайсці ў дакументах справаводства, афіцыйнай польскай статыстыцы, а таксама ў статыстычных дадзеных Пулаўскага інстытута. Неабходна падкрэсліць, што статыстычныя дадзеныя па праблеме носяць часам абмежаваны характар, не заўсёды поўнасцю прадстаўлены лічбавыя дадзеныя як таго патрабаваў стандарт таго часу. Аднак даследаванне праблемы асадніцтва без статыстыкі не прадстаўляеца магчымым, паколькі менавіта гэты тып крыніц дае лічбавыя паказчыкі па галінах занятасці, па колькасным складзе насельніцтва і тым самым раскрывае праблему.

Вышэйпералічаныя крыніцы асвятляюць праблему з афіцыйнай дзяржаўнай пазіцыі. Цікавым застаецца індывидуальнае ўспрыманне гэтага працэсу самім суб'ектамі палітыкі. Самым вядомым відам крыніц такога парадку, аднак і самым суб'ектыўным, з'яўляюцца мемуары. Гэты тып крыніц не вельмі распаўсюджаны, магчыма гэта звязана з адсутнасцю актуальнасці праблемы. У сувязі з гэтым асаблівай цікавасці да публікацыі мемуараў не назіралася. На сённяшні дзень некаторыя мемуары асаднікаў з Заходніяй Беларусі друкуюцца ў рэгіянальной газеце «Glos z nad Niemnem». Гэты від крыніц у асноўным прадстаўлены ўспамінамі, у меншай ступені – дзённікамі запісамі. У кантэксце мемуараў з крыніцазнаўчага падыходу выдзяляюцца вусны ўспаміны людзей, якія з'яўляюцца сведкамі тых падзеяў. Безумоўна, інфармацыя, атрыманая з успамінаў, носіць суб'ектыўны характар, але менавіта гэтыя крыніцы дапамагаюць зразумець дух той эпохі, спецыфіку, адчуць чалавечы фактары.

Яшчэ адным відам крыніц, які выкарыстоўваецца пры даследаванні праблемы асадніцтва, з'яўляеца перыядычны друк даследуемай эпохі. Перыядычны друк неабходна раздзяліць на польскі і савецкі. Апошні прадстаўлены газетамі «Беларуская думка», «Сялянская ніва», «Сцяг» і інш. Большасць з гэтых газет заяўлялі аб сабе як грамадска-палітычныя і незалежныя рэгіянальныя выданні. Аднак на самой справе яны так ці інакш знаходзіліся пад уплывам той ці іншай палітычнай партыі або групоўкі і адлюстроўвалі пазіцыю пэўных сацыяльных слаёў, што аднак не паніжае, а, наадварот, павышае іх гістарычны кошт. Праблема асадніцтва ў савецкім перыядычным друку разглядалася ў кантэксце польскіх палітычных праблем. Што тычыцца польскага перыядычнага друку, то ён прадстаўлены наступнымі выданнямі: «Польскі салдат», «Палеская зямля», «Польская газета», «Штодзённы кур'ер», вышэйпералічаныя газеты з'яўляюцца рэгіянальнымі, многія з іх выдаваліся па ініцыятыве саміх асаднікаў. У газетах размяшчаліся артыкулы паўсядзённага жыцця асаднікаў на крэсах, шмат увагі адводзілася аграрнай сферы. Размяшчаліся аб'явы аб правядзенні пасяджэнняў саюзаў і іншых грамадскіх арганізацый. Газетныя выданні на сённяшні дзень захоўваюцца ў фондах архіваў. Выкарыстанне крыніц гэтага тыпу становіща асабліва важным, калі ўлічваецца неабходнасць асвятлення падзеяў на мясцовым узроўні. Аднак пры выкарыстанні дадзеных з перыядычнага друку трэба ўлічваць

верагоднасць палітычнага ўплыву, магчымасць скажэння інфармацыі і правяраць гэтых звесткі па іншых крыніцах.

У цэлым, падыходзячы да высновы неабходна адзначыць, што пры даследаванні праблемы ваеннага і цывільнага асадніцтва выкарыстоўваецца шыроке кола пісьмовых крыніц. Вышэйпералічаныя крыніцы знаходзяцца ў розных фондах архіваў і не маюць пэўнай сістэматызацыі, што ўтварае пэўныя цяжкасці для навукоўцаў пры іх распрацоўцы. Тым больш, што кожны тып крыніц валодае спецыфікай, уласнай сістэмай і патрабуе крыніцазнаўчага аналізу. Такім чынам, распрацоўка крыніцазнаўчага аналізу з'яўляецца актуальнай не толькі для гістарычнай, але і для комплексу метадалагічных навук.

Крыніцы і літаратура

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej. – Warszawa: Drukarnia Państwowa, 1921. – № 4. – Poz. 18. – S. 40–44.
2. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej. – Warszawa: Drukarnia Państwowa, 1921. – № 38. – Poz. 232. – S. 505–511.
3. Ходзін, С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне). – Мінск: БДУ, 1999. – 193 с.
4. Фонд 1. – Воп. 7. – Спр. 1724. Заявы ваенных асаднікаў аб выдзяленні зямельных надзелаў і спіс ваеннага насельніцтва Брэсцкага павета з указаннем колькасці зямлі.
5. Фонд 1. – Воп. 9. – Спр. 71. Уставы Саюза асаднікаў, рамеслінікаў, настаўнікаў школ агульнага навучання, працаўнікоў паштова-тэлеграфных установ і іншых таварыстваў. Справаздача аб дзеянасці за 1931–1932.
6. Фонд 1. – Воп. 9. – Спр. 1226. Справаздачы павятовых старостваў Палесскага ваяводства аб складзе праўлення аддзелаў Акруговага саюза землеўладальнікаў і Саюза асаднікаў у ваяводстве за 1930 год.